

Клімаў, І. П. Беларускія і ўкраінскія катэхізісы XVI—XVIII ст.: крытэрыі адбору помнікаў (некаторыя метадалагічныя заўвагі) / І. П. Клімаў// Крыніцызнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвячаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. — С. 90-94

I. П. КЛІМАЎ (Мінск)
БЕЛАРУСКІЯ И ЎКРАІНСКІЯ КАТЭХІЗІСЫ
XVI—XVIII ст.: КРЫТЕРЫІ АДБОРУ ПОМНІКАЎ
(Некаторыя метадалагічныя заўвагі)

Катэхізацыя азначае ўмацаванне ў хрысціянскай веры, якое адбывалася, звычайна вусным шляхам (у адрозненне ад сімвала веры, які зачытваўся). Катэхізіс найчасцей меў выгляд пытанняў і адказаў і адрасаваўся перш за ёсё моладзі і навучэнцам альбо служыў для павышэння адукацыі вясковых святароў. Катэхізіс як жанр і тып тэксту склаўся ў заходній царкве ў эпоху Сярэднявечча, але асаблівае развіццё атрымаў у часы Рэфармацыі.

Ва ўсходній царкве асобнага катэхізінага жанру не ўзнікла. Як і ў старажытнай царкве, праваслаўныя ва Усходній Славіі да сярэдзіны XVI ст. задавальнялі свае катэхізічныя патрэбы зборнікамі казанняў, палемічных твораў, дэкрэтаў розных сабораў, пасланняў царкоўных епархаў ці малітойнікамі. Сярод праваслаўных славян распаўсюджваліся таксама тлумачэнні біблейных кніг і зборнікі хрысціянскай дагматыкі ў выглядзе пытанняў і адказаў. Гэта былі кампіляцыі ці анталогіі з розных твораў айцоў царквы, складзеныя ў Візантый з мэтай папулярызацыі тэалагічных ведаў. Аднак твора, падобнага да катэхізіса, у грэка-праваслаўнай традыцыі не існавала.

Катэхізіс як жанр узнякае сярод усходніх славян у сярэдзіне XVI ст. дзякуючы дзейнасці пратэстантаў, а затым і езуітаў, якія імкнуліся даць пратэстантам адказ у выглядзе ўласнага катэхізіса¹. Паводле іх прыкладу ствараць уласныя катэхізісы неўзабаве пачалі праваслаўныя, а таксама уніяты. Пры гэтым катэхізісы праваслаўных і уніятаў дакладна паслядоўнічалі ў змесце і форме заходнім узорам.

Катэхізіс прыйшоў да ўсходніх славян з ужо завершанай структурай, устойлівымі жанравастылістычнымі і сталым зместам. Тому гісторыя ўсходнеславянскіх катэхізісаў — гэта гісторыя ўспрымання і прыстасавання заходніх форм катэхізіса да грэка-візантыйскай традыцыі і, адпаведна, гісторыя рэцэпцыі гэтай формы праваслаўнымі і уніяцкімі супольнасцямі. Да следаванне ўсходнеславянскіх катэхізісаў толькі распачынаеца, доўгі час гэтыя помнікі ўвагі навукоўцаў амаль не прыцягвалі. Асабліва ў занядбаным становішчы апынуліся беларускія і ўкраінскія катэхізісы, якія з XIX ст. амаль не даследаваліся. Можна назваць літаральна па некалькі спецыяльных прац А. Горбача², І. Саверчанкі³, М. Карзо⁴, А. Фалоўскага⁵ і іншых аўтараў⁶, прысвячаных разгляду складу, мовы ці зместу даўніх катэхізісаў Беларусі і Украіны. Аднак гэтая тэма яшчэ далёкая ад вычарпанасці.

90

Нават сам лік усходнеславянскіх катэхізічных твораў застаецца пакуль няпэўным. Да вылучэння меж жанру даследчыкі падыходзяць з рознымі крытэрыямі і налічваюць, адпаведна, розную колькасць катэхізісаў. Нярэдка да разгляду імі прыцягваюцца казальныя ці палемічныя творы, што з'яўляюцца на Беларусі або Украіне. Далейшая праца ў гэтым кірунку патрабуе больш дакладнага вызначэння меж жанру катэхізіса, што прывядзе да больш адназначнага і строгага адбору матэрыялаў для вывучэння.

Да ліку катэхізічных твораў не варта далучаць тэалагічныя тэксты іншых жанраў, якія шырока распаўсюджваліся на ўсходнеславянскіх землях у XVI—XVIII ст. Паводле зместу ці формы яны часта нагадваюць катэхізічныя творы, аднак папраўдзе імі не з'яўляюцца. Да ліку катэхізісаў можна адносіць толькі тыя творы, што мелі вучэбна-дыдактычны характар і прызначаліся для навучання моладзі ці павышэння адукацыі вясковых святароў. Катэхізіс утрымліваў асноўныя звесткі па хрысціянскім веравучэнні, падрыхтаваны ў дыдактычных адносінах (даходлівасць, спрошчанасць, зймальнасць і да т. п.). Вынікам гэтага з'яўлецца выкарыстанне пытальні-адказнай формы як найбольш простага дыдактычнага прыёму. Пытанні, якія выкладаліся ў катэхізісах, абмяркоўваліся з чытачом не «на роўных», а «зверху ўніз», ад настаўніка да вучня. І толькі такі твор, нават калі ён не мае назvu «катэхізіс», можа адносіцца да ліку катэхізічных. Змест тут ніякай ролі не адыгрывае, паколькі да канца XVIII ст. тэалогія на ўсходнеславянскіх землях знаходзілася ў зародковым стане⁷.

Найчасцей за катэхізічныя творы прымаюцца розныя зборнікі казанняў, пасланні ці лісты епархаў, палемічныя трактаты або творы іншых жанраў, у якіх закраналіся дагматычныя ці веравызнаўчыя пытанні. Сапраўды, у некаторых адносінах такія творы нагадваюць катэхізісы і, магчыма, часам выконвалі іх функцыі. Так, у творах палемічнага характару, якія ў вялікай колькасці выходзілі на мяжы XVI і XVII ст. на Беларусі і ў XVII ст. на Украіне, закраналіся дагматычныя пытанні, а іх разгляд нярэдка набліжаўся да дыялога ці вёўся ў гутарковай форме. Аднак усе такія творы не мелі дыдактычнай накіраванасці і не прызначаліся для навучальных мэт. Са свайго боку, катэхізісы не прызначаюцца для вядзення палемікі, хаця гэта не выключае іх аказіянальнага ўжытку ў канфесійных спрэчках⁸.

Напрыклад, да ліку катэхізісаў у спецыяльнай літаратуре часта адносіцца праваслаўны зборнік палемічных артыкулаў на старабеларускай мове, вядомы пад агульной назвай Кніга аб веры (Вільня, 1596)⁹. З некаторымі зменамі зборнік быў перавыдадзены (Кіеў, 1619/20)¹⁰ пад псеўданімам Нафанаіла, а кіеўскае выданне пазней было перакладзена на царкоўнаславянскую мову (Масква, 1648). У зборніку вядзеца палеміка наконт асобных палажэнняў хрысціянскай дагматыкі і абрааднасці (прырода Св. Троіцы і Хрыста, хрышчэнне

дзяцей, значэнне ікон, крыжа і крыжовага ходу, малітваў, паству, споведзі, святых дароў, памінання нябожчыкаў і да т. п.).

Таксама нельга блытаць з катэхізісамі творы тэалагічнай літаратуры, дзе разглядаліся і дыскусіраваліся дастаткова спецыфічныя ці вузкія пытанні, цікавыя высокападрыхтаваным чытачам (царкоўнікам ці навучэнцам царкоўных вучэльняў), але маладасяжным навучэнцам. Такія творы не маюць педагогічных ці навучальных мэт, а з'яўляюцца кампендыумамі ці сістэматызацыямі тэалагічных ведаў рознай ступені паўнаты. Прыкладам можа служыць тэалагічны трактат Кірылы Транквіліёна Стаўравецкага Зерцала богословія (Пачаеў, 1618, 1635 (?); Унеў, 1692; Пачаеў, 1790) 11, які часам залічаецца да катэхізічнай літаратуры. Гэты трактат уяўляе сабой фактычна касмаграфію, якая апісвае як зямны, так і нябесны свет¹².

Аднак да ліку катэхізісаў трэба аднесці шматлікую тэалагічную літаратуру, што ўбачыла свет у Заходній Беларусі (Супрасль) і Украіне (Пачаеў, Львоў, Унеў) у XVIII ст. Гэтыя творы не толькі мелі выклад у форме пытанняў і адказаў (папулярны у каталіцкай тэалогіі XVII—XVIII ст.), але і прызначаліся для рэлігійнай асветы вясковых святароў (уніяцкіх), адукацыйны стан якіх быў на той час вельмі ніzkім. Да такіх твораў належалі:

а) катэхізіс Вопросы елинно-российские ответми святых отец от книг церковных (Супрасль, 1715), з двумя паралельнымі тэкстамі на царкоўнаславянской і польской мовах;

б) рытуал Собрание прыпадков краткае (Супрасль, 1722; Унеў, 1732), які ўяўляе сабой публікацыю фармулёвак і пастаноў Замойскага сабора ў выглядзе пытанняў і адказаў, прызначаных святарам. Версія гэтага катэхізіса была выдадзеная з блаславення Георгія Генадзія Візантыйя, біскупа мукачаўскага, для русінаў-уніятаў Закарпацця (Трнава, 1727);

в) тэалогія для духавенства Богословия нравоучителная (Пачаеў, 1751, 1752, 1756, 1787; Львоў, 1756, 1760), якая складаецца з шэрага асноўных і дадатковых частак. У розных выданнях лік старонак не заўжды супадае, хаця склад тэкstu застаецца ў цэлым аднолькавым. Твор уяўляе сабой кампіляцыю папулярных у XVIII ст. каталіцкіх тэалагічных трактатаў ці катэхізісаў, перакладзеных на царкоўнаславянскую мову і адрасаваных свецкаму уніяцкаму духавенству. Некаторыя часткі гэтага твора пазней выдаваліся пад крыху адрознай назвай;

г) Богословие нравоучительное (Пачаеў, 1779, 1793). Выданне складаецца з 2 частак, што суадносяцца, адпаведна, з 1-й і 4-й часткамі выдання 1751 г. Твор выдадзены з дозволу і блаславення уніяцкага біскупа луцкага і астрожскага Кіпрыяна Стэцкага. Гэтыя выданні служылі пачаеўскім тэолагам падмуркам для скарочанай версіі, блізкай да папярэdnіх пачаеўскіх тэалогій, але прызначанай ужо вернікам-уніятам;

д) Народовещание, или Слово к народу кафолическому (Пачаеў, 1756, 1768, 1778). Выданне складаецца ўсяго толькі з 1-й часткі, што змяшчае 7 раздзелаў, а таксама некалькі дадатковых тэкстаў.

Адказы на пытанні ўтрымліваюць шматлікія прыклады з прац лацінскіх тэолагаў. Першыя два выданні гэтай тэалогіі выйшлі з дазволу і блаславення уніяцкага біскупа Сільвестра Любінецкага-Рудніцкага, 3-е выданне было блаславёнае яго наступнікам біскупам Кіпрыянам Стэцкім. Пазней з'явілася скарочаная апрацоўка гэтага твора пад назвай;

е) Поучение о обрядах христианских (Пачаеў, 1779).

Усе згаданыя пачаеўскія друкі ўяўляюць сабой тэалагічныя творы ў пытаннях і адказах, якія служылі катэхізісамі для вясковага уніяцкага духавенства. Яны напісаны на царкоўнаславянскай мове з дамешкам усходнеславянскіх (пераважна ўкраінскіх) элементаў. Катэхізісы носяць у цэлым кампіляцыйны характар, яны складзены паводле папулярных у XVIII ст. тэалагічных і катэхізічных прац розных каталіцкіх тэолагаў на лацінскай мове. Асноўнымі крыніцамі для пачаеўскіх тэалогій служылі працы П. Г. Антуана (†1743) *Theologia universa speculativa et dogmatica* ці *Theologia moralis universa*, А. Турнэлі (†1729) *Praelectiones theologicae*, Ё. Г. Райфенстуэля (†1703) *Theologia moralis*. Працы П. Г. Антуана ў перакладзе на царкоўнаславянскую мову былі выдадзеныя пачаеўскімі базыльянамі асобна: Антоіне Павел Гавриил: Богословие нравоучительное (Пачаеў, 1776) і ў яго скарочнай версіі Антоіне Павел Гавриил: Краткое на краткія вопросы и ответы способом катихисма (Пачаеў, 1776, 1781). Гэтыя выданні ўбачылі свет з блаславення уніяцкага біскупа Сільвестра Любінецкага-Рудніцкага.

Ступень вывучанасці ўсходнеславянскіх катэхізісаў XVI—XVIII ст. пакуль застаецца недастатковай. Дакладныя крытэрыі адбору катэхізічных твораў дазваляюць вызначыцца як з пэўным колам помнікаў, так і з жанравымі межамі катэхізіса ўвогуле.

¹ «Першапраходцамі» на ніве катэхізіса сярод усходніх славян былі менавіта пратэстанты, езуіты толькі паслядоўнічалі ім. Напрыклад, у суседніх балцкіх народаў першыя катэхізісы былі створаны менавіта пратэстантамі: прускі (Кёнігсберг, 1545), з паралельным тэкстам на німецкай мове, літоўскі (Кёнігсберг, 1547) Марціна Мажвідаса, каталіцкім адказам на які быў катэхізіс Якуба Ледэсмы, перакладзены і выдадзены Мікалаем Даўкшам (Вільня, 1595), і латышскі (Кёнігсберг, 1586), якому таксама паслядоўнічаў каталіцкі адказ у выглядзе перакладу Пятра Канізія (Вільня, 1585). Пераклад прускага катэхізіса, які, дарэчы, у tym самым годзе выходзіў другім, папраўленым выданнем, быў выкананы на самбійскі дыялект — на той час ужо адзіна ацалелы — прускай мовы.

² Горбач О. Три украінскія православні катихизмы 17-га віку // Горбач О. Три украінскія катихизмы з 17 ст. Рим, 1990 (Праці богословського факультету: Украінскій католицкій ўніверситет ім. Св. Клімента Папы. Т. 71). С. 1—12. Да ўкраінскіх катэхізісаў XVII ст. аўтар звяртаўся таксама і ў некаторых сваіх іншых працах, гл.: Горбач О. Мово-

стиль новітніх перекладів Св. Письма на украінскуу народную мову 19—20 вв. // Зборнік мовознавчої комісіі (Праці научовага конгресу в тисячолітті хрыщення Русі — України. Т. 1). Мюнхен, 1988. С. 29—98, 117—120.

³ Саверчанка І. В. Хрысціянскі катэхізіс у книжна-пісьмовай культуре ўсходніх славян эпохі Адраджэння і Барока: Атрыбуцыя, паэтыка, семіётыка. Мінск, 1998 (ХІІ Міжнародны з'езд славістаў: Даклады).

⁴ Корзо М. А. Православные катехизисы XVII: К вопросу о становлении богословского дискурса // V конгрес Міжнародной асоціаціі україністів: Історія. Чернівці, 2003. Ч. 1. С. 251—257; Корзо М. А. Декалог в католических и православных катехизисах Речи Посполитой XVII в. // X Рождественские образовательные чтения «Философская этика и нравственное богословие»: Материалы конференции Института философии РАН, Москва, 29 января 2002 г. М., 2003. С. 236—262;

⁵ Faiowskij A.. Najstarsze katechizmy wschodniosłowiańskie // Jzyk ukraiński — wstęp do historii = Украінська мова — сучасність, історія. Lublin, 2003. S. 185—192; Фалоській А. Стародавні західнорускі катехізис // Материалы V конгресу Міжнародной асоціації україністів (Чернівці, 2003): Мовознавство. Чернівці, 2004. С. 156—161.

⁶ Szczypior K. Najstarsze katechizmy wschodniosłowiańskie // Świadkowie w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy. Kraków, 1999. S. 155—161; Клімаў І. Беларуская і ўкраінскія катэхізісы 16—18 стст. // Беларускі археографічны штогоднік. Мінск, 2005. Вып. 6. С. 135—154. Можна назваць таксама неапублікаваную працу С. Горбіка «Гісторыя катэхізму ў Беларусі: Картоткі агляд для беларускіх грэка-каталікоў», якая размешчана ў Інтэрнэце: <http://www.txt.knihu.com/horbik/katechizm.html>. У ёй даецца неблагі агляд гісторыі беларускага катэхізіса, аднак яна не пазбаўлена памылак і недакладнасцей.

⁷ Але варта ўлічваць, што ўся праваслаўная і зблышага уніяцкая тэалогія Беларусі і Украіны ў XVII—XVIII ст. насіла палемічныя характеристар, а станоўчыя і сістэматызаванае раскрыццё асноў веры доўгі час адсутнічала наогул ці падмінялася бясплённымі класіфікацыямі. Да таго ж маральна тэалогія (хрысціянская этика) у беларускіх і ўкраінскіх тэолагаў таго часу была яшчэ не аддзелена ад дагматычнай, што прымушала ўводзіць паняцці маралі ў сферу дагматыкі. Патраба ў сістэматычнай катэхізацыі, здаецца, амаль не з'явілася, і ў мэтах катэхізацыі маглі выкарыстоўвацца аказіянальныя ці нават выпадковыя тэксты.

⁸ У XIX ст. расійская вучоныя лічылі, што катэхізіс у «Заходній Русі» быў запазычаны з мэтай сістэматычнага выкладу веравучэння для антырэфармацыйнай ці унійнай палемікі. Гэтае меркаванне некрытычна паўтаралася аўтарамі ў савецкія часы і захавалася да нашых часоў.

⁹ Пойны тэкст віленскага выдання апублікаваны: Архів Юго-Западной России. Киев, 1914. Ч. 1. Т. 8. Вып. 1. С. 59—124. Параўнанне гэтага твора з падобным творам «Кірылава кніга» гл.: Niess H. P. Kirche in Rüland zwischen Tradition und Glaube? Eine Untersuchung der Kirillova kniga und der Kniga o vere aus der 1. Hälfte des 17. Jhs. Göttingen, 1977.

¹⁰ Тэкст кіеўскага выдання апублікованы (з памылковай атрыбуцыяй яго Захару Капысценскаму): Копыстенский З. Книга о вере единой, святой соборной апостолской церкве, которая под розсудок церкве всходнее поддается // Архів Юго-Западной России. Киев, 1914. Ч. 1. Т. 8. Вып. 1. С. 180—344.

¹¹ Гл. публікацыю тэксту: Ставровецький К. Т. Зерцало богословія. Почаїв, 1618 [фотопередрук] Нью-Йорк, 1970. Насуперак загалоўку, выданне выканана паводле даволі змененага выдання 1692 г., гл.: Trunte H. Cyrillus Tranquillus Stavroveckij: «Perlo mnohocënnjoje»; Chernëhiv 1646. Kçln; Wien, 1984. Bd. 2. S. 13.

¹² У дэталях гл.: Маслов С. И. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. Киев, 1984.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ